

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Шаноўныя калегі!

Запрашаем Вас прыняць удзел
у Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**«СУЧАСНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ: ПРАБЛЕМЫ ВЫВУЧЭННЯ
ПАЛЕААНТРАПАЛОГІІ, ГІСТАРЫЧНАЙ ДЭМАГРАФІІ, ПРАЦЭСАЎ
МОРФАФУНКЦЫЯНАЛЬнай І САЦЫЯЛЬнай АДАПТАЦЫІ»**

Тэрміны правядзення канферэнцыі: **28 – 30 чэрвеня 2021 г.**

Месца правядзення канферэнцыі: Інстытут гісторыі НАН Беларусі

Асноўныя накірункі работы канферэнцыі

1. Асноўныя напрамкі і вынікі палеаантрапалагічных даследаванняў
2. Сучасная палеадэмаграфія: дасягненні і перспектывы
3. Актуальнасць вывучэння адаптацыйных працэсаў, звязаных з уплывам фактараў сучаснасці
4. Галоўныя напрамкі ў антрапалагічных даследаваннях апошніх дзесяцігоддзяў

У рамках канферэнцыі будзе праведзены круглы стол для маладых навукоўцаў "Сучасная антрапалогія". Жадаючы прыняць удзел у дадзеным мерапрыемстве просім пазначыць гэта ў заяўцы.

Рэгламент: выступленні на пленарным паседжанні – да 20 хвілін, на секцыйных паседжаннях – да 10 хвілін.

Робочыя мовы канферэнцыі: руская, беларуская, англійская.

Тэрмін падачы заявак у аргкамітэт: **да 15 мая 2021 г.** У заяўцы на ўдзел у канферэнцыі паведамляецца назва даклада і звесткі пра аўтараў – імя, прозвішча, імя па-бацьку, навуковая ступень, званне, месца працы, пасада, кантактныя адрасы, тэлефоны, e-mail, інфармацыя пра неабходнасць забеспячэння мультымедычнай тэхнікай.

Матэрыялы канферэнцыі: пасля праходжання рэцэнзавання могуць быць апублікаваны ў штогадовым зборніку навуковых артыкулаў «Актуальные вопросы антропологии».

Артыкул прадстаўляецца на рускай, беларускай, англійскай мовах у электронным варыянце (*.doc ці *.rtf) і ў двух экзэмплярах на паперы. Артыкул афармляецца паводле наступных правілаў: аб'ём – не менш 14 тыс. друк. знакаў і не перавышаць 10 стар., шрыфт – Times New Roman, памер шрыфта – 14 (для рускага, беларускага ці англійскага рэзюмэ, ключавых слоў, назваў малюнкаў, табліц і саміх табліц – памер шрыфта – 12), інтэрвал – адзінары. **Водступ** абзаца – 1 см. Полі: верхняе – 2, ніжняе – 2, левае – 2, правае – 2. Рэзюмэ аб'ёмам 250–300 слоў з падраздзеламі (Уводзіны з указаннем мэты даследавання, Матэрыялы і метады, Вынікі, Заключэнне) у пачатку тэкста – на рускай, (беларускай) мовах, у канцы тэкста – на англійскай. Ключавыя словы – пасля рэзюмэ. Структура тэкста ўключае наступныя падраздзелы: **Уводзіны, Матэрыялы і метады, Вынікі і іх абмеркаванне, Заключэнне, Літаратура.** Спіс літаратурных крыніц фарміруецца па алфавіце і нумаруецца, спасылкі па тэксце даюцца ў выглядзе нумароў у квадратных дужках. Малюнкi і інш. графічныя аб'екты – толькі чорна-белыя (с градацыяй шэрага) – абавязкова павінны быць уключаны ў файл артыкула (фармат *.tif, 600 dpi). У артыкуле трэба ўказаць УДК.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбора дакладаў для ўдзелу ў канферэнцыі і артыкулаў для публікацыі. Артыкулы ў папярэвым і электронным выглядзе прадстаўляюцца аўтарамі падчас працы канферэнцыі ці дасылаюцца пазней (тэрмін падачы – **да 1 кастрычніка 2021 г.**).

Аплата праезда, харчавання і пражывання за кошт камандзіруючых арганізацый.

Адрас аргкамітэта: 220072 Беларусь, Мінск, вул. Акадэмічная 1

Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аддзел антрапалогіі, каб. 213

Тэл.: +375-17-379-27-96, факс: +375-17-379-18-34. E-mail: belantrop@tut.by

Аргкамітэт канферэнцыі